

ДРУГИЙ РЕЗЕРВНИЙ ЕКЗАМЕН

Іскрою

ПЛЫЧА



№3 сакавік 1934 г.

б 7192

САКАВІК 1934

№ 3

МЫ—ШЭФЫ МАЛАДНЯКА

У прошлым годзе калгасы дабіліся высокіх ураджаяў. Лепшыя калгаснікі-ударнікі становяцца заможнымі. Але ў нашых калгасах яшчэ мала жывёлы. І гэта вялікі недахоп у рабоце калгасаў.

На 17-м з'ездзе партыі таварыш Сталін паставіў перад калгасамі і ўсёй краінай задачу—як найхутчэй дабіцца павялічэння стада жывёлы: коняй, кароў, свіней, авец і інш.

І ўся партыя, усе калгаснікі адказалі свайму любімаму правадыру ўдарнай работай па гадоўлі жывёлы.

Піонеры і окцябрата—шэфы маладняка. Будзем дабівацца, каб ніводнае цялё, ніводнае жарабё, ягнё, парасё не загінулі ад дрэннага догляду.

Прэч шкоднікаў, зладзеяў, гультаёў з нашых калгасных хлявоў! Усе павінны клапаціцца аб калгасным маладняку, працаўаць чесна, ударна.

НАМ ТРЭБА МНОГА МЯСА
І МНОГА МАЛАКА.
МІЛЬЁНЫ МЫ ГАДУЕМ
ЦЯЛЯТ—МАЛАДНЯКА.

КАЛГАСАМ І СОЙГАСАМ
МЫ БУДЗЕМ ПАМАГАЦЬ,
КАБ ГАТЫЯ МІЛЬЁНЫ
СКАРЭЙ НАГАДАВАЦЬ.



ПІОНЕР: Таварыш Варашилаў, будзьце пэўны, нашых падшэфных мы даглядзім добра.



ЗЛОМАНЯ ГОЛКА



(АПАВЯДАННЕ ШЭФА)

Малюнкі А. Волкава

Дзядзька Ціхон не вельмі гаваркі чалавек. І ў гэтай маўклівасці ёсьць нейкая нутраная скрытасць. Два месяцы мы ўжо шэфствуем над цялятамі і сёе-тое зразумелі самі як іх даглядаць. А вот дзядзька Ціхон—даглядчык на ферме—дык ніколі не раскажа пра сваю работу.

У мяне кожны раз, як толькі пачынаю грэбенем чысціць сваю „Сойку”, з'яўляецца думка: „Чаму гэта худнее мая падшэфная, што аж шэрсць дубка становіцца? Яе даглядае і дзядзька Ціхон і я, ды нічога не памагае“. А мне шкада „Сойкі“. Яна ласкава глядзіць на мяне разумнымі вачымі, працягвае галаву, каб я яе пачухаў.

Нарэшце я даведаўся—не толькі мая падшэфная худняе, але і Нінчына такая-ж, і Косцікава не адстае ад нашых. Цікава нам, што такое творыцца з цялятамі.

Вось аднаго разу, не так даўно, Косцік і пытае ў дзядзькі Ціхона:

— Чаму гэта нашы цялята не папраўляюцца, а худняюць? Вы-ж даглядчык, павінны ведаць?..

— А вы-ж мае памагатыя. Адкуль я ведаю—можа хворыя, спытайце ў іх!..

А Нінка гэтым часам стаяла поблізу і кажа:

— Адкуль-жа дзядзьку ведаць усё. Ён дае той корм, што атрымлівае ад загадчыка гаспадаркі. Думаеш, ён сабе бярэ,—сказала гэта і засміялася. Яна ў нас заўсёды такая: скажа што-небудзь, а пасля засміяецца.

Нічога не адказаў дзядзька Ціхон, толькі злосна буркнуў сам сабе, пакруціўши гала-вою: „Ну і дзеткі цяперашнія“.

Я выказаў свае меркаванні важатаму. Ён выслушаў мяне ўважліва і параіў, што зрабіць, каб упэўніцца ў сваіх думках.


І неўзабаве, у свой выхадны, я памагаў цэлы дзень дзядзьку Ціхону даглядаць цялят. Ён не вельмі ласкава прыняў мяне, але я сказаў, што хачу азнаёміцца як на цялятніку ідзе работа, бо мне ў школе трэба напісаць пісьмовую работу пра гэта.

— Вось як! А ты не маніш часам? — падазронна паглядзеў Ціхон і тут-жа ласкавейшим тонам дадаў:—Глядзі, глядзі, не лёгкая работа, не пазайздросціш.

У гэты дзень я, упершыню за два месяцы нашага шэфства, заўважыў— цялята чыста выелі дадзены ім корм. Увечары я спытаў пра гэта ў дзядзькі Ціхона. Ён адказаў, што сёння лепшая мякіна і болей выдалі муکі і картофель.

Мне дзіўна стала: няўжо гэта цялятам адзін дзень даюць есці больш, а другі менш?

У хуткім часе пасля дзяжурства на цялятніку я прышоў туды адзін—ішоў са школы і зайшоў. Са злосцю накінуўся на мяне Ціхон, нават не даў і блізка падыйсці да свае падшэфнае—у дзвярах спаткаў:



— Бачыш, Грышка, што вашы піонеры вытвараюць? — і паказвае мне цвік з адсечанаю плешкаю і вялікую іголку з адломаным вушкам. — Добрыя яны памочнікі. Такіх-та цялят хацелі мне са свету звесці!

— Дзе вы ўзялі гэта? — пытаю я, а сам аж дрыжу ад злосці.

— Дзе? Вось гэты цвік у Косцікавай падшэфнай, а голку ў Нінчынай.

— Не можа быць! — вырываецца ў мяне.

— Як-же не можа быць, калі вось факт ясны, — пакручвае ў руках цвік і голку Ціхон.

На нашу гаворку найшла цётка Паракса. Здзіўлена глядзіць, круціць галаовою, у тахт гаворыць Ціхону:

— Гэта-ж добра, што знашоў ты, Ціхонка, а то на нас бяды была-б.

— Канешне на нас, мы-ж даглядчыкамі лічымся. А што тут акрамя нас даглядчыкаў

повен цялятнік, дык ніхто і не падумае на іх гаварыць.

— Я прывяду пабягу Нінку і Косціка. Я іх зараз сюды дастаўлю. Што яны скажуць? — сказаў я і выбег.

— Можаш і не дастаўляць. Я ўсёруна падам сёння заяву ў праўленне, — пачуў я ўжо каля парога спакойны адказ Ціхона.

У той-жа дзень Ціхон падаў у праўленне калгаса заяву на Косціка і Нінку. Ён абвінаваціў іх у злачынстве.

Усё да макулінкі расказаў я важатаму. А той, як нічога страшнага не адбылося, гаворыць:

— Не бядуй, я скаджу потым да старшыні калгаса. А цяпер пойдзем да Нінкі і Косціка, — што яны скажуць.

Прышлі мы да іх, а яны ўжо збраліся іспі да падшэфных сваіх. У нас так заве-

дзена—падвечар хадзіць на цялятнік. Як расказаў я ім пра ўсё, дык Косцік аж зблеў у твары, Нінка ў плач. А важаты сур'ёзна перапыняе іх:

— Без плачу, без шуму. Усё выветліца.

На праўленні калгаса Ціхонавай заявы адразу не разбіралі, адлажылі на некаторы час.

— Трэба лепей выявіць злачынцаў, а тады мы іх падцягнем, — сказаў старшыня калгаса. — А Нінку і Косціка ў цялятнік пускаць нельга. Глядзі за імі.

— Іх-бы, таварыш старшыня, усіх адтуль зняць. Не такая ўжо вялікая помач, а згубы могуць нарабіць,—падыходзіў здалёк да свае мэты Ціхон.

— Паглядзім, паглядзім, як яшчэ з гэтymі выветліцца, не спяшайся.

Крыўдна Косціку і Нінцы, што іх шкоднікамі призналі, а даказаць трудна. Сумуюць рабята, а зрабіць нічога не могуць, каб апраўдацца.

Шкада мне іх, вельмі шкада! Усе ідуць на цялятнік, а ім нельга. А калі выветліца ўсё — невядома. І падшэфныя іх: „Півоня“ і „Маліна“ засталіся без шэфаў.

Мне не дае супакою адна думка: „Чаму іменна ў Нінчынай і Косцікавай падшэфных знайдзена гэта?“ І адразу цвёрда вырашаю: я вывяду ўсё на чистую воду! Можа не зайдра, дык праз некалькі дзён...

Важаты дазволіў мне хадзіць на цялятнік у любы час. Для маіх панаў гэта добра: цяпер я змагу лепей наглядаць да дзядзькамі Ціхонам.

Учора не было ў нас аднаго ўрока — захварэў настаўнік. Я, нікому нічога не гаворачы, выбегаў са школы. І толькі падыходжу

к цялятніку, бачу—праз другія дзвёры вышла нейкая жанчына і пайшла на вуліцу. Я думаў гэта цётка Паракса — даглядчыца. Заходжу ў сярэдзіну, ажно не — яна тут. Спытаў у дзядзькі Ціхона, а ён кажа:

— Жонка заходзіла, пытала, ці будзем у млын пасылаць, калгас вязе...

Тут я зусім западозрыў дзядзьку Ціхона ў нейкіх штуках. Увесь вечар мне розныя думкі не давалі супакою. Нарэшце я прыдумаў...

Назаўтра мне ў школе запісалі прагул. Маё-ж прозвішча на чорную дошку вывесілі, як зрыўшыка вучобы. Я іх і не вінавачу, бо калі-б яны ведалі дзе я, дык напэўна на чырвоную-б вывесілі маё прозвішча.

Увечары ўся школа, увесь калгас ведалі пра Ціхонавы штуки.

На сходзе дзядзька Ліпень, пажылы калгаснік, тримаючы ў трох пальцах левае рукі цвічок без плешикі, са злосцю гаварыў:

— Такія цвікі ў абцасах насіць толькі, а іх ліха ведама дзе знаходзяць... „Добры“ дагляд, „добры“!..



— А гэту іголку яму ў горла пасставіць рубам,—крычалі з другога кутка, — няхай сам паспрабуе гэта дабро, што рыхтаваў другім.

Ціхон маўчаў. Ну што ён будзе гаварыць, калі злавіў я яго на месцы злачынства, і злавіў вельмі спрытна. Насыпаў ён муکі ў патайныя кішэні сваёй ватоўкі (на гэты раз цётка Мар'яна не прышла) і вышаў з хлява, мусіць, хацеў ісці ўжо дахаты. А я з цёманага кутка выскачыў, ды да яго, задыхаўшыся, нібы праз другія дзвёры ўбег:

— Скарэй, кажу, ідзіце, вас клічуць у праўленне калгаса!


— На што я ім патрэбен,—здзівіўся Ціхон.

— Не ведаю, казалі, каб ішлі. Нейкі ўчот цялят робяць.

Прышлі мы ў канцэлярыю калгаса і тут я ўсё выкryў. Абшукалі — праўду кажу: мука ёсць! А ў верхній кішэні знайшлі старое заржаўлене пяро. Не здарма я, значыць, прасядзеў стойкі-та часу ў кутку!

Назаўтра такое-ж пяро Пятрусь знайшоў у свайго падшэфнага. Відаць, Ціхон хацеў выжыць Петрыка, а разам з ім і ўсіх нас, але на гэты раз не удалося. Усе выжылі яго аднаго. А каб не выжылі, дык да вясны цялята напэўна ногі павыцягвалі·б пры такім доглядзе.

Цяпер канешне ўсім было ясна: і Ніна і Косцік не былі вінаваты. Вінаватым быў злодзей Ціхон.



РАБОТА Ў НАС АГУЛЬНАЯ

Квітнее праца вольная!
Ўесь год завод гудзе:
Работа тут супольная,
Ударная ідзе.

Р А Б О Ч Ы.

Нам шмат патрэбна сялак
І многа трактароў,
Каб да сяўбы вясенняе,
Саюз наш быў гатоў!

П А Р А В О З.

Баяўся ці паспею я?
Ляцеў аж землю трос.

Прывёз к сяўбе я сеяні
І трактары прывёз!
КАЛГАСНІК.

Мы ў горад не пароннімі
Вагоны адашлём,
А з бульбай і гароднінай,
ільном і малаком!

* * *

Калгаснікі,
Рабочыя!
Мы—тут,
Вы—там.
Работа ў нас агульная,
Агульны план.



неспадзяваная сустрэча

(Урывок з аповесці).

... Алёшка зноў асмеліўся пайсі ў бор з сваёй неразлучнай рагаткай. Падыходзіла якраз пара плесці кашы, работа, якая асабліва яму падабалася. А дзе-ж дастанеш патрэбныя для гэтага абручы і карані? Ясна—толькі ў бары.

На высокім грудку, на краі бору, расла маладая елка. Лапкі яе былі самымі зручнымі для абручоў на кош. Алёшка гэта даўно ўжо прымеціў. Каб не заходзіць далёка, ён і залез на гэтую елку.

З высокай верхавіны перад ім адкрываўся цікавы і прыгожы краявід: вузкая палоса спелага ячменю, потым каранастыя нібы купіны кусты, сярод іх дзе-ні-дзе паблісквае на сонцы вузенькая шкляная істужка—рэчка. І відаць усё далёка-далёка, мо' за дзесятак кілометраў. Калгас-жа іхні з гэтай елкі здаваўся зусім блізка, як рукой падаць. „Вось, думае ён, каб разагнацца ды скокнуць—якраз-бы туды даскочыў“.

Алёшка доўга ўглядаўся ў широкую даль, з захапленнем любаваўся краявідам. І дзіўна было яму, што раней ніколі не здагадаўся выбраць такое месца. А колькі-ж ён пералазіў па дрэвах, але ўсё ў самым бары, адкуль нічога цікавага не ўбачыш.

Раптам увага яго спынілася на бліжэйшых кустах. Адтуль выходзіла нейкая жанчына

ў белай хустцы, у цёмным кафтане, з кашом у руках. Ідзе, чамусці, крадком, спавагу, аглядаецца. Вось стала яна на поплаве, крыху пастаяла. Здавалася, трапіла сюды першы раз, заблудзілася і шукае дарогі. А потым, адразу, як каршун з вышыні на сціканью здабычу, шусь у ячмень...

Сэрца Алёшкава моцна затахкала. І ён не зводзіў з яе вачэй. Ячмень, нібы жывы, зашавяліўся ў тым месцы.

Што-ж рабіць? І нідзе нікога... Сотні мыслей замільгала ў галаве. Але кожная не надзейная. „Пабегчы ў калгас, перадаць—не гадзіцца: не будзе-ж яна тут чакаць? Злезці з елкі, напалохаць—уцячэ і толькі“...

Нарэшце бліснула і такая думка: не чапацы! Калі хто з вёскі — відаць будзе. Не небам-жа, а зямлёю мусіць ісці яна дамоў. Тады астанецца толькі цішком правесці яе дахаты, а там і затрымаць, нарабіць крыку, каб пачулі. Тым больш, што можа нават і па дарозе хто трапіцца.

Алёшка з нецярплюсцю стаў чакаць. Дрыжыкі прабіралі яго ад напружанасці і ён ледзве трymаўся на сухах. У вачах аж стала іскрыцца і ўсё мітусілася. Спакойная роўная даль гайдала, як на качэлях.

Так мінула з паўгадзіны.

Потым — з ячменю высунулася белая галаўа. Яна пакруцілася над каласамі ды зноў



знікла. Ячмень за-
варушыўся, стаў
расступацца.

Алёшка яшчэ
вышэй стараўся
моршчыць бровы,
каб хаця не міг-
нуць. Самы адказ-
ны момант: да-
гледзець, куды яна
паверне?

Жанчына труш-
ком прабегла пад
кусты ды спакой-
на рушыла попла-
вам уздоўж поля.
Але... не ў калгас,
зусім у другі бок...

Усе Алёшкавы планы рассыпаліся, як су-
хая паражня. І хоць-бы ў твар зірнуць—
хто яна?

Мігам саскочыў ён з елкі. „Пераняць, аба-
вязкова пераняць, пазнаць зладзейку”, цвёрда
парашыў Алёшку. І на ўсю моц памчаўся
ён дарогаю ўздоўж лесу. Каб пераняць, па-
трэбна было абабегчы бор, за борам вузкую
дзялянку поля, аж да пушчы. Адтуль-жа—
па новаму Алёшкаваму плану—ісці на сустрач,
спакойна, нібы выпадкова ўсё
гэта.

Мінула хвілін дзесяць. Але яны
здаліся Алёшку цэлым годам.

... І вось ён вырас перад жанчы-
най між кустоў, як спуджаны заяц.
Тая адразу жахнулася, стала. По-
тым, як ні ў чым не бывала, пра-
гаварыла:

— Што ты робіш тут, Алёшка?

Алёшка ўвачавідкі перамяніўся:
увесь страх прапаў. Перад ім была
яго цётка Аўдоля... І гэта — яна!
Нікай памылкі быць не можа: бе-
лая хустка, цёмны кафтан, кош...
Усё гэта ён добра прымеціў з елкі.

— А ты, цётка, куды?

— Я?.. З дому... Іду ў пушчу: казалі, ба-
равікоў каля лясніка многа нарасло...

Алёшку аж запякло ў сярэдзіне ад злосці
на яе хлусню: ён адразу здагадаўся, пра
Аўдоліну хітрасць.

— Навошта-ж ты травы цэлы кош ня-
сеш?

Аўдоля здрыганулася. Хваравітая чырвань
рассыпалася на яе твары.

— Так сабе... цяляці...

Алёшка забыў на ўсё: яшчэ большая
злосць разбірала яго. Дык вось хто яна,
гэта яго цётка! І ён, смела гледзячы ў вочы
Аўдолі, рашуча сказаў:

— Лжэш! Ячмень пад травою!

Ад такай раптоўнай неспадзяванкі руکі
Аўдоліны задрыжалі, кош вырваўся і шлён-
нуўся вобземлю. Алёшка прыгнуўся, хацеў
падняць траву, каб паказаць ёй, што там
знізу. Але цётка, апамятаўшыся, з сілай
штурханула яго, падняла кош і падалася
у пушчу.

— Стой! — крычаў Алёшка. — Хадзем у
калгас, зладзейка!



— Пашоў вон, шчанё! Не адбілі табе пячонак, дык адаб'юць...

І яна, спяшаючыся, ішла ў лес. Алёшка адчуваў, што голас яе нерашучы, перапалочаны. Гэта яшчэ больш асмельвала яго. І каб настрашыць цётку, ён стаў крычаць:

— Лёня, сюды!

Але ў адказ толькі пушча адгукнулася сваім звонкім рэхам.

Цётка-ж чамусці стала, адварнулася назад.

— Чаго ты крычыш? Вот-жа які ты гарэзны стаў!— з ласкай загаврыла яна, падыходзячы да Алёшкі.

Нядобрая думкі завіхрылі ў Алёшкавай галаве. Ён адступіўся, мерачыся, калі што якое—даць ходу.

— Пачакай, Алёшка, я табе не штака скажу...

— Не падыходзь—крычаць буду! Кажы здалёк!

Аўдоля крыва ўсміхнулася, выставіўши шкарбатыя зубы. Страваты твар яе ад гэтага яшчэ болей зморшчыўся.

— Дурненъкі ты... Ці-ж так можна на сваю цётку?! Я-ж табе радня, дзіцятка. Другі нават памог-бы...

Аўдоля паставіла кош, засунула руку за пазуху. Да стала адтуль вузельчык. Памаленьку дрыжачымі рукамі развязала яго.

— Будзеш маўчаць—дам,—пакруціла яна на сонцы выпрастаны чырвонец.

І гэта нібы варам апякло Алёшку.

— Мне не трэба тваіх зладзейскіх чырвонцаў! Лёня—скарэй сюды!

Рэха зноў паўтарыла Алёшкай кліч. А ўслед за ім—ву-рр-ррр! За шагоў колькі з лазовага лахматага куста высунулася морда знаёмага ўжо Алёшку мядзьведзя...

„На дрэва, скарэй на дрэва“, вынікла першая думка. Алёшка, як толькі мог, рвануўся ў пушчу.

Дабег да першай елкі, хапіўся за першы, што трапіўся, сук. Але сухі, аброслы момжам сук толькі хруснуў пад рукою: Алёшка сарваўся.


Вурр!—зноў раздалося ззаду.

Пасля гэтага Алёшка доўгі час не бачыў, куды ён імчыцца. Дух захватвае, грудзі і горла нібы разрываюцца, бязлітасна хвошчуць сукі і лапкі аб твар...


Ён-жа не чуе і не бачыць, як сарвалася і адляцела назад шапка, як плывуць па шчоках рагі ад поту і крыві. Ён бяжыць, бяжыць... І ўсё, здаецца, вурчыць і фыркае ззаду калматае страшыдла, сярдзіты і люты звер.

І толькі як зусім выбіўся з сілы, каменем гопнуўся [вобземлю]: няхай, што будзе...







Самалёт.



Аўтамабіль-грузавін.



Аўтобус.



Мотоцыклет.

Мы маєм свае

Кожны з вас, дзеці, ведае самую простую прыладу працы — іголку. Але не кожны ведае, што раней, да рэвалюцыі, нават іголкі прыходзіліся купляць заграніцай. Таксама і ўсе іншыя прылады працы і мышыны прывозіліся з-за граніцы. Царская Расія была самай адсталай краінай.

Зараз-жа мы пабудавалі многа новых заводаў і фабрык. На гэтых заводах і фабрыках мы вырабляем усё для нас патрэбнае. **СССР становіцца адной з перадовых краін па выработу розных мышын.**

Возьмем такі цікавы прыклад. У Амерыцы ўжо 14 гадоў як пачалі вырабляць трактары. Мы-ж вырабляем трактары ўсяго 4 гады. І мы не толькі дагналі, а і перагналі Амерыку па выпуску трактароў. Пры tym, нашы трактары лепшыя, больш моцныя і магутныя, чым амерыканскія.



Велосіпед.

Совецкія машины


Машина незамянімы памочнік чалавека. Яна дапамагае чалавеку ў працы, выконвае тую або іншую работу. І чым больш будзе ў нас машын, tym больш будзе тавараў, хлеба, метала, вугалю.

Дзесяткі новых машын мы ўпершыню асвоілі і пачалі вырабляць у час першай пяцігодкі.


Машины дапамагаюць нам перабудаваць усю нашу гаспадарку на новы лад. Усюды і ва ўсякай работе ўжываюцца машыны. Вось чаму партыя аддавала і аддае вялікую ўвагу гэтай справе. На 17-ым з'ездзе партыі тав. Сталін у сваім дакладзе заяўліў, што зараз машынабудаўніцтва заваявала ў нас першае месца ва ўсёй працьве.

Цяпер у нас ёсьць свае совецкія машыны!


І з кожным годам іх будзе вырабляцца ўсё болей і болей.




Брубовая машина.
Ужываецца яна пры здабыванні вугалю. Замяніла працу 30-ці рабочых.



Швейная машина.



Трактор.



Камбайн.



Веліпед.



маленькія падечнікі

Апавяданне старога большэвіка тав. ДАНІЛАВА

Гэта было даўно, у 1905 годзе. Мы ба-
ставалі.

На заводскіх варотах вісеў замок.

Вечарамі рабочыя групамі збіраліся ў гурткі.

Аднаго разу тав. Надзя, што вучылася ў вышэйшай навучальнай установе і кіравала нашым гуртком, сказала:

— Заўтра а поўдні будзьце ў Сінельнай,
прыедзе дакладчык.

Слова „дакладчык“ яна сказала неяк аса-
ліва, з націскам. Мы зразумелі...

Сінельная — гэта старая, запушчаная фаб-
рыка; яна часта служыла рэволюцыянерам
месцам для сустрэчы і гутарак.

Там раслі высокія, густыя кусты, ніхто
туды не паказваўся — пустэча, цішыня.

Назаўтра раніцай, адзеўшыся пасвяточ-
наму, я пайшоў. Ісці было недалёка. Скора
я ўбачыў невялікія групы наших і, прыві-
таўшыся, далучыўся да іх.

Рабочыя ўсё больш і больш прыбываля.

З'явіўся Караліхін — рыжы, шырокаплечы
здаравяка. Потым Ляпуноў, Цацарын. Ды

ципер і не ўспомніш усіх — многа часу
прайшло з тae пары.

Неўзабаве прышла Надзя з двумя пада-
рожнікамі.

Першага мы ведалі: большэвік Яша — вя-
сёлы, смуглы. Ён многа разоў быў на на-
шым заводзе. Другі: невялікі, плячысты,
трошкі лысы, з вузенькай бародкай — клінком,
у кароткім летнім паліто, быў незнаёмы.

Я пільна ўглядваўся, мне здавалася, што
мы недзе сустракаліся.

Раптам успомніў, што я чуў яго выступ-
ленне ў совеце рабочых дэпутатаў. Гэта быў
Ленін. Так, Владзімір Ільіч.

Ен падстрыг бараду, памаладзеў і яго
нельга было пазнаць.

Я маўчаў.

Яшчэ чалавек пяць здагадаліся, хто гэта,
а астатнія не ведалі.

Сабралася нас чалавек пяцьдзесят. Усе ра-
бочыя, свае — народ правераны.

Параіўшыся адзін з другім, мы парашылі праводзіць сход у лесе „Сінельнае”. І толькі мы пачалі па адным разыходзіцца, як нечаканая „бядка” затрымала нас.

Гэта былі дзеци. Яны стаялі ўесь час трохі воддаль ад нас. Мы іх не зауважылі і цяпер яны шчыльна абкружылі нас, выстаўляючы наперад свайго „завадзілу“.

Ён, чырванеючы і заікаючыся, прагаварыў:

— Можна... можна... Мы з вамі...

— Мы з вамі,—паўтарылі хорам астатнія.

Яны былі свае, заводскія. Мы давалі ім пракламацыі, яны расклейвалі іх на платах.

Мы давяралі ім. Але цяпер была вельмі сур'ёзная справа, і мы лічылі іх дапамогу небяспечнай.

Караліхін махнуў рукою.

— Ідзіце адгэтуль, — сказаў ён. — Рабіць вам тут няма чаго!

Рэбята тапталіся на месцы. Старэйшаму было гадоў шаснаццаць. Яны і не думалі адступаць.

Тут умяшаўся Ілыч. Усміхаючыся, ён паказаў рукою на рослага хлопчыка:

— Не трэба іх чапаць. Яны нам патрэбны, вельмі патрэбны.—І звярнуўся да іх:—Правільна, рэбята?

Абрадаваныя, яны адказалі голасна:

— Правільна!

Мы даручылі рэбятам стаяць „на варце“, наглядаць ці не едуць казакі. Яны згадзіліся.

Праз Неву мы пераправіліся на лодках, рэбята на пароме. Яны ўесь час пільна глядзелі на Ілыча, ён адказваў ім усмешкай.

Мы вышлі на дарогу. Па баках яе ляжалі палі, сонца стаяла пасярод неба. Было цёпла, ціха, быў чэрвень.

Рэбята ішлі за намі.

Ілыч гутарыў з Надзяй, з Яшам пра сённеншні сход.

— Мы абмяркуем, што нам трэба рабіць далей,—казаў ён.

Вечарэла.

Калі падыходзілі да лесу, пачулі тупат ног і моцнае дыханне.

За намі бег хлопчык. Яго паслалі таварышы.

— Казакі, казакі!—крычаў ён.

Мы не ведалі, куды хавацца, як быць з Ілычом? У лес? Знайдуць...

Падбегшая група рэбят, змораная, стомленая, узялася правесці нас праз лес.

— Там балота, мы па балоце і ўцячэм...

Выход быў знайдзен.

Вялізарнае вязкае балота перагарадзіла шлях казакам.

А мы прайшли, рэбята ведалі балотныя сцежкі і па адным—спачатку Леніна, затым усіх астатніх—пераправілі на другі бок. Казакі патапталіся, патапталіся на месцы і павярнулі назад. Мы чулі іх крыкі, выстралы.

Усё скончылася добра.

Так дзеци рабочых Неўскай заставы служылі вялікую службу правадыру рэволюцыі.





Малюнкі В. Тіхановіча

Працяг *)

VII.

Прянілася чутка
Па калгасных хатах,
Што суніц у лесе
Нарасло багата,
Што зямля ад ягад
У чырвоных плямах,
Што іх дужа многа
У Ласіных Ямах.
Што гэта за ямы?
І чаму Ласіны?
Сам сябе пытае
Розум той дзяціны.
А пра лес Mіхась чуў
Проста дзівы-байкі,
Што там ёсць і белкі,
І ласі, і зайкі.
Нават ёсць мядзьведзі
І ваўкі і вепры,
І што страх якія
Ёсць у лесе нетры.

* *

Расцупіўся лес
Ды ва ўсе бакі,
А на пасеках,
Ух, прастор які!
А трава, трава!
А кусты, кусты!
А навокал хмыз
Ды густы, густы!
А па купінах
Каля пнёў, лам'я
Чырвань спелая,
Тых суніц сям'я.

Нібы ўсыпана
Тут каралімі,
І глядзяць яны,
Кралі кралімі—
Сакавітыя,
Як налітыя,



*) Пачатак гл. у №№ 1, 2.


Да ўсе ладныя
 Да панадныя.
 У паветры пах
 Ад іх носіцца,
 Сама ягада
 У рот просіцца.
 Прыступілі да збору суніц
 Чараўніц,
 Захапіліся зборам усе
 Па крысе:
 Данік і Юра
 І Жэня—панура,
 Оля і мама
 І Міхась наш таксама.
 Сунічку сашчыпле,
 Зірне, паварожыць,
 Але не у кубак,
 А ў роцік паложыць.
 Кошык у мамы—
 Тры чверці даўно,
 А ў Міхася яшчэ
 Не закрыта і дно.
 За тое-ж Міхасевы
 Губы і шчокі
 Раскрасілі ў чырвань
 Сунічныя сокі.
 Ён ходзіць мурзаты,
 Навокал глядзіць.
 Вось дзяцел стракаты
 На дубе сядзіць,
 А там, над балотам,
 Сарокі трашчаць...
 Прапала ахвота
 Суніцы збіраць.
 І хмыз надакучыў,
 Трава і кусты
 І руку намучыў
 Той кубак пусты.
 На сонцы—спякота.
 Ў цяні—камары.
 Ну, што за ахвота
 Хадзіць па жары?
 Пасадзілі Міхася на пень
 У цяні.
 „Нацягаўся Міхаська за дзень—
 Адыхні!
 Падмацуйся хлябком, галубок,
 Пасядзі!
 Кошык ягад вось тут і збанок—
 Паглядзі!
 Набяром ягад кубачак твой
 Мы не ў-знак".
 Міхась толькі кіёнуў галавой—
 Няхай так!



Важна сеё Міхась на пні
 Між бярозак у цяні,
 А суніцы,
 Як блазніцы
 Сталі хлопца спакушаць,
 Араматамі дышаць.
 А якія
 Сакаўныя!
 Проста капае з іх сок,
 І цукеркі тут на бок!
 Хіба ўзяць
 Папрабаваць?
 Прысёў Міхась над кошыкам—
 Суніц там аж за край,
 А зборшчыкі за пошукам—
 Збіраюць—ну, няхай!
 Міхаська забаўляеца—
 Па ягады ды ў рот.
 Суніц не прыбаўляеца,
 Хутчэй наадварот.
 Такія-ж, брат, салодкія—
 Ну, проста ие ўтрываць,
 Размовы тут кароткія—
 Яшчэ дай спрабаваць.
 І ён зачэрпаў жменяю,
 Зачэрцаў раз—другі.
 Сунічак усё менее
 Апалі берагі...



Эх, збіўся ты з капыціка,
 Міхаська, галубок.
 Прыходзіць самакрытыка
 Разблытваць той клубок.
 І давай Mixась
 Выходзіць з бяды,
 Узмяшчаць прарыў
 Ды хаваць сляды.
 Узяў кошык ён
 І пачаў трасці,
 Каб суніц вяршок
 Мог са дна ўзрасці.
 Страсяне, зірне—
 Вось прайвіна:
 Яшчэ большае
 Ў кашы яміна!
 Трос іх, трос Mixась—
 Праца марная!
 Ці работа ўся
 Неударная?
 Толькі сок пацёк
 З таго кошыка,
 А карысці той—
 Ні паўгрошика.
 Ён ізноў трасе,
 Строс іх, збіў не ў знак
 У чырвоны сыр,
 У густы камяк.



Паставіў ён кошык на пень,
 Куды хочаш, туды дзень.
 Вось бяды, дык бяды!
 Не цікава!
 І чакае Mixаська суда
 І расправы.
 Невясёлы сядзіць,
 Бы ў цямніцы.
 Лепш было-б не хадзіць
 У суніцы!
 І чуе Mixаська—го-гоо!
 Mixась адгукнуўся—чаго-о?
 А голас яго невясёлы,
 І вочы спушчаны к долу.
 Ідуць—маці, Данік, Юра...
 Ну, пачнецца зараз бура!
 Прышлі. Як зірнулі на кош—
 Малюнак не дужа харош:
 Ягады ў камяку,
 Кош увесь у саку.
 Сок расцёкся вакруг,
 Стаяў прыманкаю мух.
 А Mixась—мурзаты,
 Выгляд вінаваты.
 Напаў на Mixася Даніла—
 Сякі і такі ты дурыла!
 Ты—шкоднік,
 Нягоднік!
 Што-ж ты нарабіў?
 Чучь Mixася не біў!
 І Юркавы чуліся слова:
 Сякі і такі безгаловы!
 Вуши яму адарваць!
 У лес яго болей не браць!
 Mixась апусціў вачанята
 І маўчиць—вінавата.
 Здорава бралі Mixася,
 Покі злосць уляглася.
 А маме дык стала
 Mixаські шкада.
 — Ну, годзі крычаць вам!
 Такая бяды!
 Утрэсваў іх трошкі,
 Рабіў не на зло—
 Каб болей сунічак
 У кош увайшло...
 Прызнайся, Mixаська, ты мне:
 Так было гэта ці не?—
 Павесялеў наш бядак,
 На запытанне адказвае:—Так!
 Дадому ішлі, жартавалі,
 І ясны Mixасеў быў твар.
 Хоць жартам яго і празвалі—
 Ягадны спец-сыравар.

(Працяг будзе).

Э. Распэ

ПРЫГОДЫ МЮНХАУЗЕНА

„ПРЫГОДЫ МЮНХАУЗЕНА“—ГЭТА ВЯСЁЛАЯ І ЗАБАЎНАЯ КНІЖКА,
ГЕРОЙ ГЭТАЙ КНІЖКІ МЮНХАУЗЕН РАСКАЗВАЕ АБ СВАІХ ПРЫГО-
ДАХ. КОЖНАЕ ЯГО АПАВЯДАННЕ—ГЭТА ЦІКАВАЯ ХЛУСЬНЯ, ПА-
ДОБНАЯ НА КАЗКУ.

ДВА АПАВЯДАННІ З ГЭТАЙ КНІЖКІ МЫ І ДРУКУЕМ У ГЭТЫМ
НУМАРЫ ЧАСОПІСІ.



БА 1192

10 Конь на страсе

Я выехаў у Расію верхам на кані.
Было гэта зімою. Ішоў снег.

Конь прыстаў і ледзве зменьваў ногі. Мне вельмі хацелася спаць. Я чуць не падаў з сядла ад стомленасці. Але дарэмна шукаў я начлега: па дарозе не трапілася мне ніводнай вёскі.

Што было рабіць? Давялося начаваць у пустым полі.

Кругом ні куста, ні дрэва. Толькі маленькі слупок тырчаў з-пад снегу. Да гэтага слупка я сяк-так прывязаў свайго азябшага каня, а сам лёг тут-жа на снягу і заснуў.

Спаў я доўга, а калі прачнуўся, дык убачыў, што ляжу не ў полі, а ў невялікім гарадку: з усіх бакоў мяне акружаюць будынкі.

Што такое? Куды я трапіў? Як маглі гэтая будынкі вырасці за адну ноч?

І куды падзеўся мой конь?

Доўга я не мог зразумець, што здарылася. Раптам чую знаёмае іржанне. Гэта іржэ мой конь. Але дзе-ж ён?

Іржанне чуваць аднекуль зверху. Я падымаю галаву і што-ж! Мой конь вісіць на страсе званіцы. Ён прывязаны да крыжа.

Я адразу здагадаўся, у чым справа. Учора вечарам увесь гэты гарадок з усімі людзьмі і будынкамі быў засыпаны глыбокім снегам, і зверху тырчаў толькі крыж. Я не ведаў, што гэта крыж, мне здалося гэта—маленькі слупок, і я прывязаў да яго майго каня! А ўночы, пакуль я спаў, пачалася адліга, снег растаў, і я непрыкметна апусціўся на зямлю. Але бедны мой конь так і астаўся

наверсе на страсе. Прывязаны да крыжа званіцы, ён не мог спусціца на зямлю.

Што было рабіць?

Нядоўга думаючы, я скапіў пісталет, прыцеліўся і папаў проста ў вуздэчку, бо я заўсёды быў выдатным стралком.

Вуздэчка разарвалася папалам. Конь скоранька спусціўся ка мне.

Я ўскочыў на яго і як вецер памчаўся ўперад.

2. Дзіўнае паляванне

Аднаго разу я прабыў на паляванні ўвесь дзень. Падвечар сустрэў у лесе нейкае вялікае возера, якое так і кішэла дзікімі качкамі. Ніколі не бачыў я такога мноства качак!

На жаль, у мяне не асталося ніводнай кулі. А якраз гэтым вечарам я чакаў да сябе гасцей і мне хацелася пачаставаць іх дзічыной.

Доўга я стаяў, не ведаючы, што зрабіць, і раптам успомніў, што ў маёй сумцы астаўся кавалачак сала.

Ура! Гэта сала будзе найлепшаю прынадаю! Я ўзяў сала, прывязаў яго да доўгай і тонкай вяровачкі і кінуў у ваду.

Качкі ўбачылі сала і зараз-жа падплылі да яго. Адна з іх адразу праглынула сала. Але сала было слізкае, яно скоранька прыйшло скрозь качку і выскачыла ў яе ззаду!

Такім чынам качка аказалася ў мяне на вяровачцы.

Тады к салу падплыла другая качка, і з ёю здарылася тое-ж самае. Качка за качкай глыталі сала і нанізваліся на маю вяроўку як на нітку. Не прыйшло і дзесяці мінут, як усе качкі былі начэплены на яе, як пашеркі. Можаце сабе ўявіць, як весела было мне глядзець на такую багатую здабычу. Мне аставалася толькі выцягнуць злойленых


качак і занесці да майго повара на кухню. То-та будзе вячэра для маіх гасцей!

Але цягнуць гэтулькі качак было не лёгка.

Я ступіў колькі шагоў і страшна змарыўся. Раптам — можаце ўявіць сабе маё здзіўленне!—качки ўзляцелі ў паветра і ўзнялі мяне да хмар.

Другі на маім месцы струсаў-бы, але я чалавек смелы і здагадлівы. Я зрабіў руль з майго паліто і, кіруючы качкамі, хутка даляцеў да майго дома.

Але як спусціца ўніз? Вельмі проста! Мая здагадлівасць дапамагла мне і тут. Я скруціў некалькім качкам галовы і яны пачалі памалу апускацца на зямлю. Я папаў як раз у комін мае кухні! Каб вы толькі бачылі, як здзіўляюся мой повар, калі я з'явіўся перад ім на пліце! На шчасце ён яшчэ не паспеў раскладці ў ёй агонь.



ПТУШКІ—НАШЫ СЯБРЫ

Канец сакавіка! Снег пачаў расставаць і ручаямі паплыў да речак і азёр.

Усё ажыло. Усё начало падымца да цёплага сонца. Зялёнымі абрусамі пакрыліся лугі.

Прышлі вясна!



Жаваранак.

Заспявалі птушкі. У садах, дзе стаяць вялікія дрэвы, чутна моцнае карканне гракоў. Ідзе работа над папраўкай гнёздаў. Птушкі ў дзюбах цягнуць галлё, сухую траву.

Самка кнігаўка сядзіць у гназдзе на яйках. Гнездо яе зроблена на голай зямлі ў невяліч-



Салавей.

кай ямачы. Яек пакладзена чатыры. Усе яны шэршнікі, як адно

Звініць голас жаваранка! У ямачы, зробленай конскім капытом, ляжаць яго пяць шэршнікіх яек.

Вось ужо і красавікі!

Прыляцелі ластаўкі!

Цікава співае ў кустах салавей. Тут-жы, на сучках, вісіць яго гнездо. Яно ўслана пухам і шэрсцю.

Шпак заняў сваю хатку. Другі пасяліўся ў дупле старой ліпы.

А ці чулі вы слайку перасмешніка? Калі не, дык паслухайце. Ён пырхае ў густых кустах лесу. Ён вельмі прыемна співае! Не дарма-ж ён завецца—перасмешнік.

А ёсьць яшчэ адзін перасмешнік. Ён завецца іначай—пеначка. Гэта птушка вельмі клапатлівая і жывая. Яе гняздзечка, як мяшочак. Ну, сапраўдны мяшочак! Толькі зроблены ён з сухой травы ды лістоў. У сярэдзіне высланы пухам і шэрсцю. У ім у маі будзе пакладзена шэсць яек,

А ці ведаце вы птушку, што бляе, як баран? Яна завецца—бекас. У балоце, на купіне, яе гняздо. У тым гняздзе трох шэрых яечкі.

Што за гукі такія нясуцца з балота?

— Хулллу... Хулллу...

Гэта цецярук балбоча ўранні.

Самка-ж—цяцерка, зрабіўшы гняздо ў багуне, выводзіць малых птушанят. Ужо ў ліпені іх можна бачыць разам з маткай на сенажаці. Іх бывае не больш дзесяці.



Шпак.



Слаўка-перасмешнік.

* * *

Як толькі пацяпле, многа розных шкодных казюлек, жукоў і матылЁў вылятае з зямлі. Яны губяць сады і пасевы, знішчаюць ураджай.

Але тут на дапамогу чалавеку выступае крылатая армія птушак—розныя карысныя птушкі. Жаваранкі паядлюць чорныя кошки матыля. Шэршнікі траса-



Кнігаўка.

гузкі знішчаюць яйкі гэтых матылЁў, пакладзеныя на нашых гародах, а шпакі з'ядаютъ чарвей, якія выходзяць з гэтых яек. Ёсьць адзін вусень, якія ўбідае лісце на дрэвах у садах. Птушкі не юдзяць гэтага вусеня, бяцца яго атруты. Але ёсьць такая птушка—зязюля. Яна не бацца атруты і знішчае мноства гэтых вельмі шкодных вусеняў.

Птушкі—сябры чалавека. Ахой-вай птушак! Не разбурай іх гнёздаў.

М. ЦЭЛЕШ.

Лабірінт

Перад табою цікавы малюнак. Гэта не простая лінія, — паміж імі ёсьць праходы ад



краю ў сярэдзіну. Паспрабуй па адным з такіх праходаў пра браца ў цэнтр лабірінта.

„Ненасытная шклянка”



Фокус гэты вельмі цікавы. Каб яго зрабіць, трэба мець пілавінне, ваду, талерку і шклянку.

Насыпце ў шклянку пілавінне і вазьміце другую шклянку вады. Спытайце

ў прысутных: „Ці змесціца вада ў пілавінні?”
Вам адкажуць:

— Не.

Тады вы вылівайце ваду ў пілавінне. Пілавінне ўсягне яе, і ў адной шклянцы ўмесціца шклянка вады і шклянка пілавіння.

Чаму так выходзіць? Падумайце самі. Калі не ведаеце, — спытайце ў настаўніка.

Загадачны малюнак

Паглядзі на гэты малюнак уважліва і знайдзі на ім лыжніка. ¶



ПАДПІСВАЙЦЕСЯ

НА ОКЦЯБРАЦКУЮ ШТОМЕСЯЧНУЮ ІЛЮСТРАВАНУЮ ЧАСОПІСЬ

„ІСКРЫ ІЛЬІЧА”

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

На 1 месяц

30 кап.

На 6 месяцаў

1 руб. 80 кап

На 3 месяцы

90 "

На 1 год

3 . . . 60 .


ПАДПІСКУ ЗДАВАЙЦЕ НА ПОШТУ І ЛІСТАНОСЦАМ

ВЫДАВЕЦТВА ЦК ЛКСМБ „ЧЫРВОНАЯ ЗМЕНА”.

Рэдактар А. ЯКІМОВІЧ.

Друкарня імя Сталіна.

Заказ № 366.



12.670 экз.

Менгарліт № 961.